


НА УЗРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

А. Б. РЫСКИН

Секретарь Мингаркома КП(б)Б



В. И. Ленин у Крамлі ў часе работы 2 кангрэса Комінтэрна (чэрвень 1920 года).

„ВЛАДЗІМІР ІЛЫЧ ЛЕНИН“

Я знаў рабочага,
 Ён быў няграматны.
 Не разкаваў
 нават азбукі соль.
 Але ён чуў,
 як гаварыў Ленін,
 і ён
 знаў — усё.
 Я чуў
 апавяданне
 сельніца-сібіра,
 Адабралі,
 адбілі віноўкамі
 сало
 і зрабілі, што рай у ім пеніцца.
 Яны не чыталі
 і не чулі Леніна,
 але гэта
 былі дзевіцы,
 Я бачыў горы —
 на іх
 і куот не рос.
 Толькі хмары
 на скалы
 аваліліся нічком
 і на сто вёрст
 у адзінога горца
 лахмані
 гаралі
 ленинскім значком.
 Спажыў —
 гэта пра шпількі ахі слоў.
 Дзяўчаты іх
 прыкалявалі
 каменты каб алчуць,
 Не шпілька прыкалата —
 значком нашумі прыкало
 сэрца,
 поўнае
 каханні к Ільчу.
 Гэтага
 не растлумачылі
 царкоўнымі
 славянскімі аркамамі,
 і не бог
 аму
 загадаў
 абраннікам пылаць.
 Крокам чалавечым,
 рабочымі рукамі,
 уласнай галавой
 прайшоў ён
 гэты шлях.
 З гары
 погляд
 на Расію кіна,
 расцілася рэчкамі
 нібыта
 тысячаў розаг пучкі
 разгуляліся,
 бышчам
 бізонамі
 абітаў.
 Але сіней
 чымш вяду вяною гошчы
 пісягі
 Русі прыгоннай,
 Ты з бакоў
 на Расію глянь —
 і куды
 вокам не кінь,
 упіраюцца
 ноўбу у шклян
 горы,
 катаргі
 і руднікі.
 Больш за катарг
 крылавы гнаў пот
 пры фабрычных варштатах
 прыгнёт.
 Былі краіны
 багатыя болей,
 прыгажэйшыя бацьку
 і разумай.
 Але зямлі
 з яшчэ большым болям
 не давалася
 бачыць
 мне.
 Так не кожны
 удар
 сатраў са шкаві.
 Крык маінеў —
 Уанімайцеся
 за яямлі і за волю вы —
 і бяруцца
 бунтаўшчыкі —
 адзіны
 за бомбу
 і за ровальвер.

ВЛАДЗІМІР МАЯКОУСКИ

Добра
 у цара
 абойму
 увагнаць у паганга.
 Ну, а калі
 пыл толькі
 узнімець каля калеса?
 Падрыхтоўшчыкам
 парабодыства
 спайманы
 Срат Ульянава,
 народнавец Александр.
 Аднаго вабеш —
 другі
 на ўсёс свой пыл,
 мучэнямі
 адышоўшым
 пераліваюць тужыцца,
 і Ульянаў
 Александр
 павешаны быў,
 тысячным са шлісьбуражаў.
 і талды
 Ільч семнаццацігадовы, —
 гэта слова
 маіней за прысягу
 салдатам узнятай рукі:
 — Брат,
 мы тут
 каб змяніць гатовы,
 перамагом,
 але мы
 пойдзем шляхам другім.
 Агтадзіце помнікі —
 бачыце
 колькі героў учынена?
 Стано Гогалем,
 а ты
 вінком яго ўважліч.
 Не такі —
 чорнаробчы,
 шпоздзены, геройскі
 учынак
 на плечы сабе
 узвалі Ільч.
 Ён разам
 навуцае
 ля горна кавальскага,
 як быць,
 каб зарплата
 уарот быў.
 Што рабіць,
 калі
 б'еша майстар.
 Як быць,
 каб гаспадар
 гатаванай вадой паў.
 Але не дробязь,
 мэта ў канцы:
 перамагом
 не можа
 каб адноў
 амененаю лужай устоць.
 Соцыялізм мэта,
 Капіталізм вораг,
 Не вейч —
 Віноўка аброя.
 Тысячы разоў
 тое самае мношыць
 Іно падначальвае
 слух.
 А на саўтра
 адляі другому паложыць
 Руці
 араумеўных двух.
 Учора — чатыры,
 сёгоня — чатырыста.
 Тойма,
 а саўтра
 адкрыта устанем,
 і гэты чатырыста
 у тысячы вырастуць.
 Працоўных сувету
 уанімеў паўстаннем.
 Мы ўжо
 не шпій вады,
 і травы не ніжай, —
 Абурае
 працоўных
 у хмарнай гушчы,
 Режа
 маланкамі

Ільчовых кніжак,
 Спыне
 градам
 пракамацый і лятучак.
 Біўся
 аб Леніна
 пемны клас,
 Цек
 ад яго
 у прасвятленні,
 і аблазець
 сілай
 і думкамі мас,
 З класам
 рос
 Ленін.
 і гэта
 ператварасца ў биль
 тое,
 у тым ўнаком
 Ленін кляўся:
 — Мы
 не адзіны,
 мы —
 саюз барачьбы
 За вызваленне
 рабочага класа.
 Ленинам ідзе
 усё далей
 і болей
 У шыр
 вучыні
 Ільчовай выверы,
 Крыўей
 упісаны
 гераізм надполюя
 У пыл,
 у пяхоту
 бягонцай Валадзіміркі.
 Намі
 куля зямная
 цалор закручана. Верпе
 Нават калі мы
 ў Крамлёўскіх крэслах па-
 сядаем
 Колькімі раітам
 з-за дэпартаў Нерчыцк
 Развініцца
 ў крэслах ланцугамі.
 Вам
 ішоў упомяно ітшак шлях
 багаты.
 За ваўчюм —
 трамваяў электрычны свет,
 Хто і з вас
 турэмных вокнаў враты
 і не драпаў,
 і не грыз.
 Лоб рабі
 аб камені спенкі песнай.
 За табоў
 змылі камеру
 і замлі.
 «Служыл ты педолго, но честно
 на благо родимой землі».
 Стала палачына Ленину
 у якой са ссылак
 Гэтай псеі
 жалобная сіла?
 Гаварылі —
 мулячок
 сваёй дарогай
 пойдзе кожны.
 Завядае
 соцыялізм
 выхатры і проты.
 Не,
 і Русь,
 ад трыбоў
 стала ўжо сур'ёзна.
 Гэраў
 дымнай барадой аброс.
 Не напросіць у рай —
 калі ласка,
 ішоце.
 Праў траў буржуаўні
 крок камуністычнай кады
 Сотням сялянскіх мільянаў
 пролетарыят валдаць,
 Ленин —
 пролетарыяў чраваль.
 Адрымаў з пазны.
 Перанлаў П. БРОУКА.

У рашэннях спэцыяльнага пленума ЦК ВКП(б) па дакладу тав. Ежова ўказана, што «Галоўным ўрог, як гэта паказвае вопыт праверкі партыйных документаў, заключаецца ў тым, што члены партыі і партыйныя арганізацыі ўсё яшчэ дрэнна ведаюць палітычныя і арганізацыйныя задачы, якія ставіцца ЦК ВКП(б) аб неабходнасці ўсемернага павышэння большавіцкай пільнасці і дысцыпліны сярод членаў партыі».

Праверка партыйных документаў паглядзіла паказала, што класавы вораг на меры росту магутнасці нашай партыі і перамог сацыялізма прымае да найбольш тоўных метадаў барацьбы і скарыстоўвае ў першую чаргу багатунасыць, ратаеіствата асобных камуністаў.

Адсутнічы большавіцкай пільнасці прывяла да таго, што ў шпых партарганізацыйных укараціўся азначаныя сирочыны па-радак выдаты партыйных документаў. Ваажнейшыя партыйныя абавязкі па прыёму, учоту, па хаванню партдакументаў былі перадавераны чалкам і поўнасьцю тэхнічнаму апарату.

Толькі прытупленнем большавіцкай пільнасці можна вытумачыць тую выключную асабачнасць, якая мена месца ў нашай партарганізацыі, у яе асобных звеннях. Гэтым жа тлумачыцца і беспыльнасць парашыце партыйнага статута, адпартыйныя адносіны да партыйнай гаспадаркі, што бесспрэчна сирывала пракіраенню ў нашы партыйныя рады ворагаў партыі, заклятых ворагаў асобага класа.

Праверка партдакументаў выявіла безліч фактаў, паказваючых як сирок і ўсюды парашылі статут партыі і як гэтым карысталіся нашы ворагі.

Мы ўстанавілі, што ў рашдэарганізацыі была шкюднейшая пачына за проантанта, якая шла за кошт аніжання іжасці прымаемых у партыю. Прымаі не індывідуальна, як патрабуе статут, а пачкам, калектывна. Такая сістэма можа месца не толькі ў пільнах партарганізацыях, але і ў гэркомс. Гэтыя факты дастаткова выяломы.

Усё гэта — прымы рэзултат грубоўнага парашыння статута партыі.

Гэта павінна паслужыць для нас выключна сур'ёзным урокам, і асабліва гэта трэба памітаць зараз, калі мы внаходзімся напярэдні аднаўлення прыёму ў партыю.

Праверка партыйных документаў выявіла выключна недаручальныя адносіны да партыйнай гаспадаркі, запущанасць яе. Многа, велімі многа дэфектаў у партыйных документах. Гутарка ідзе не толькі аб іростых, тэхнічных дэфектах. Над гэтымі «тэхнічнымі» дэфектамі крысца сутубая пільнасьця.

Адсюль трэба зрабіць сур'ёзны вывады ў адноснах парашыння статута партыі не толькі прыёму, але і па партыйнай распадарты, па пільнаю партыйных документаў.

У прысе праверкі партдакументаў мы прынялі адваедныя меры па пільнасьцю гэтай справы, аднак суналоўвацца на гэтым абсалюта няма падставы. І настуны этап, які прадстаіць следам за праверкай — выдаты партдакументаў — павінен з'явіцца такім этапам, які змамуе вынікі праверкі, змамуе сапраўды большавіцкі парашыні арганізацыі, іх склад і ўзналі іх актыўнасці.

Праверка партдакументаў унесла выключнае ажыўленне ва ўсе галіны партыйнага жыцця, ва ўсе галіны партыйнага работы.

Гэтым сирывалі непасрэдыя гутаркі сакратароў гэркомс, райкомаў, членаў бюро з членамі і кандыдатамі партыі ў час праверкі, прычым не толькі з актыўным, але і з рэальнымі членамі партыі. Мы пазнавалі не толькі дрэнныя якасці людзей, але і добрыя. Мы не толькі проста выслухоўвалі, але і дарылі людзям рады, указанні ў іх далейшай рабоце. Прароблена выключна вялікая работа па выучэнню людзей, чужых партый людзей, але мы шукалі і пільных, адданных партый людзей, якіх вырасілі і якіх можна румыць паперад, і внаходзілі іх.

Бясспрэчна, што праверка сирывала павышэнню большавіцкай пільнасці, актывнасці, узмацненню ўсёй унутрыпартыйнай работы.

Вырасла жаданне вучыцца, ігта да кнігі, да павышэння свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню. Гэта — бясспрэчны вынік праверкі партдакументаў.

Але гэта даўба яшчэ не усё, што ад нас патрабуе партыя. Толькі зараз мы пераганаліся наколькі дрэнна мы займаліся неапрабна партыйнымі справамі. Адсюль вывад: мы павіны былі сапраўднаму перабудаванню ўсёй партыйнага работы.

У выніку праверкі партдакументаў мы выявілі азначны колькасць таварышоў, якіх вылучылі на розныя аддзяленны партыйныя, гаспадарчыя і іншыя работы.

Гэтым таварышоў, па пашаму сирокіму надліку, — 144 чалавекі — па Сталінскаму раёну 50, па Кагановіцкаму 57 і па Вараўшанскаму 37 чалавек. Гэтыя людзі вылучаны ў прысе праверкі на розныя работы, галоўным чынам на партыйную.

Адным з велімі добрых наказаных выніках праверкі з'яўляецца тое, што мы ўзналі вельмі многа прарыўчых арганізацый, адсталых участкаў, велімі слабых звеняў у нашай партыйнай арганізацыі.

На аснове матэрыялаў праверкі мы можам зараз ушыльчына зацываць умацаваннем гэтых участкаў, ліквідацыя канчаткова ўсе тыя арганізацыйныя непаладкі, якія гатуюцца ў нашай партыйнай арганізацыі.

У выніку праверкі мы ўзналі, што ідэйна-палітычны ўзровень большасці камуністаў падзвычай нізкі. Можна прывесці сотні прыкладаў, якія характарызуюць сирывы падзвычайнікі пільнасці партыі ў гэтым часу, адбываннем нейкай павінасці, ды ішчэ паякая павінасці.

Нездавальняючае становішча ўнутрыпартыйнай работы, парашыненне статута партыі з'яўляецца вынікам таго, што мы неапрабна аддалі ад пільнасці партыйнай работы. Перадвы артыкул журналу «Партыйнае строігельство» — «Устаў партыі — аснова партыйнай жыцці» — стаіць пільнае тав:

«Таму маглі адбыцца гэтыя грубоўныя парашыні партыйнага статута? Гэта звязана з тым, што партыйныя работнікі, не дрэнна разабраўшыся зараз у партыйных пільнах, адстаюць у веданні ўласна партыйнай справы, якой, да рэчы скажыце, аправа іх нішто і рабіць не будзе. Адстаюць у веданні пільнаў партыйнага будаўніцтва. Партыйна-я работа, аўдэланне тэхнічай — гэта, перш за усё, пвёрае веданне ленинска-сталінскага вучэння аб партыі, веданне асвоў партыйнага будаўніцтва, веданне таго, што такое партыя, што такое статут партыі, што такое членства партыі. Таму кожны партыйны павінен паставіць перад сабой задачу аўдэланні тэорыі і тэхнічай свайй справы, ведаль гэту справу. Інакш не будзе ніякай гарытэй супроць далейшых пільнаў і пасля праверкі партыйных документаў».

Выключна аўдэлокая думка, якая прывяла стаіць пільнае аб прычынах рату прарываў у нашай партыйнай рабоце. Іменна тав, што мы за апошні час развучыліся (калі хто раней вельду партыйную работу), што новыя партыйныя павінен асвоіць тэхніку ўласна партыйнай справы, іменна таму і атрымалася, што падрэна разабраўшыся ў гаспадарчых пільнах, мы дрэнна разабраемся ва ўнутрыпартыйных справах ва ўласным партыйным доме.

Калі мы таворым аб вучобе наогул, то для кіруючага партаргара пільна партыйнай прапаганда стаіць больш востра. Без гэтага зараз прывады небыта. Гэта — адна з ваажнейшых умоваў для ўсёх нашых партарганізацый і ў першую чаргу для сакратароў парткомаў, партаргаў, работнікаў райкомаў і гэркомс.

На бліжэйшы час перад намі стаіць дзве асноўныя задачы: Па-першае — падрыхтавацца да абмену і выдаты новых партыйных документаў.

Гэта выключна сур'ёзная справа азначна сур'ёзна, чым з'явіцца для нас праверка партыйных документаў.

Гэта будзе не фармальны, не тэхнічны абмен партыйных документаў, а выключна сур'ёзнае, палітычна ваажнае мерапрыемства для партыі, пакіравае ў тых-жа мэтах — на ўзмацненне рату, нашай партыі.

Наша партыйная арганізацыя павінна з'яўляць мору ўзлянь, што было ў нас у пачатку праверкі партыйных документаў, каб кожны член партыі зраўнеў, сано рашанні ЦК ВКП(б) па пільнаю абмену партдакументаў і актывна ў гэту справу ўключыўся.

У рашэннях пленума ЦК ВКП(б) таворышчэ, што нават не глядзіцца на тое, што той ці іншы камуніст прайшоў пільнаю, можа стаіць пільнае аб яго партыйнасці, калі ён не паказвае актывнасці ў ратах партыі.

Калі ў час праверкі партыйных документаў галоўная задача — выкрыць жулікаў, прыхадзімаў і прамых ворагаў партыі, тагта зараз пвэтр пільнаю пераважана ў бок павышэння пільнаў, да члена партыі.

Адсюль вынікае аўсімі прамая і практычная задача — неаўдэланна ўключыцца ў гэту справу ўсёй партыйнай арганізацыі, вывучыць кожнага члена партыі.

Выключна ваажна і складаная справа — гэта тэхніка.

Калі ў час праверкі партдакументаў тэхніка справы была ішчэ нас выключна складанай, то ішчэ больш складанай будзе тэхніка ў часе абмену.

Да ўсяго гэтага трэба падрыхтавацца, і не палітычна, а пабольшавіцку, як належыць большавіцкай мескай партыйнай арганізацыі.

Другая задача — прадэланнае аднаўленне прыёму ў рады нашай партыі. Паставава пленума ЦК ВКП(б) прадэтаніла права вышэйшым партыйным органам не аднаўляць прыём у партыю ў тых арганізацыях, якія да гэтага не падрыхтаваны.

Рашэнне ЦК партыі па пільнаю аб прыёме трэба прапрацаваць з усёй сур'ёзнасцю, прычым зьяваць усю суму пільнаў — і пільнаю работу з камсамоламі, і пільнаю работу з беспартыйным актывам — аўдэлаць гэту справу з абіраем лепшых з лепшых, пабудавань усю сістэму нашай работы так, каб мы сапраўды з п'юным правам маглі сказаць, што мы гатовы да прыёму новых членаў партыі.

Тут гутарка ідзе аб партыйна-масвай рабоце, аб тэхніцы, аб заваданні парадку ў нашай партыйнай работы.

Вось асноўных пільнаў, якія зараз перад намі стаіць у сувязі з рашэннем ЦК аб пільнах праверкі партыйных документаў. Гэтыя пільны павіны быць асноўнымі стрыжынямі ў рабоце ўсёх нашых партыйных арганізацый на бліжэйшы адрэзак часу.

Рашэнні пленума ЦК ВКП(б) павіны быць у пвэтры ўвагі ўсёх нашых партыйных арганізацый, асвовай усеі нашай работы.

У рэзултате праверкі партыйных документаў наша Менская партыйная арганізацыя, прауючыца пад неапрабнаю кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) на гэце з таварышамі Ігталю, ішчэ больш умацільна свае рады. Яна, як і ратаў, будзе верным атралам партыі Ленина-Сталіна, якая пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна-нашага вялікага прарываля і кіраўніка — пойдзе па лініі далейшага ўмацавання нашых большавіцкіх рату.

ПО НАСЦІЮ ВЫЕЗЦІ ГАРУЧАЕ З НАФТАВЫХ БАЗ І СКЛАДАУ

ШТО ПРАДПРЫМАЕЦА ДЛЯ ВЫВАЗКІ ГАРУЧАГА

— Якія меры прыняты ў Беларусі для выбары гаручага з баз нафтагадзю?
 — З такім запітаннем рэдакцыя «Правды» звярнулася ўгора да сакратара ЦК КП(б)Б тав. Гікало. Тав. Гікало наведламі наступнае:

— «17 студзеня мы тэлеграфна прааналілі ўсім райкомам і партыйным выканкам і райктарам МТС вялікадэла прынятыя меры па выбаркі гаручага. У адстаючыя МТС і на нафтабазы лясываем работнікаў ЦК партыі Соўнаркома Рэспубліканскія аргаізацыі аказваюць дапамогу МТС транспартам і тары».

(«Правда».)

УСЁ ГАРУЧАЕ НА БАЗЕ

ТРАНСПАРТ НЕ МАБІЛІЗАВАНЫ

Слуцкая і Грэская МТС дагэтуль не прыступілі вывозіць гаручага са слухай нафтабазы. Дырэктар грэскай машынатрактарнай станцыі тав. Фёдарав усе ішчэ расказывае. Тут толькі ўчора скончылі рамонт пвэтарні.

Агруконныя рабнічныя арганізацыі не мабілізавалі транспарт на вывазу гаручага.

Кіраўніцтва нафтабазы таксама не клопацца аб тым, каб машынатрактарная станцыя, соўгасы і калгасы тэрмінова забралі сваё гаручае. Старобінская МТС ішчэ аара не мае парадку на атрымалі машынаў.

У МТС ёсць два трактары ЧТЗ і да вясны ішчэ ааавоніцца чатыры. Гаручага для трактараў няма ні аднаго кілограма.

ТАРА У МТС ПУСТУЕ

Фарсавань вывазку. Адзін і тут нічога не зроблена для своеасовай вывазкі гаручага.

Зусім не прыступілі да выбаркі гаручага соўгасы «Шлакоўшчына», «Варонічы» і імя Гікало.

Ішчэ больш абурваючае становішча ў Ветрынскай МТС. За студзеня гэта МТС не вывезла ні аднаго кілограма гаручага. Чытарка ёмкасцю ў 20 тон пустуе.

Пашыкая нафтабазы, агруконныя і рабнічныя арганізацыі па гэты дзень не прынялі ніякіх канкрэтных мер для своеасовай вывазкі гаручага.

НАРОДНАМУ КАМІСАРУ МЯСЦОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ТАВ. БАЛЦІНУ А. Я.

Совет Народных Камісароў БССР вішчэ вас, тав. Балцін, з высокай і гараровай увагаю ратай нашай партыі ў ўрада — орданам Ленина Гэта увага рата з'яўляецца лепнай і высокай ацэнкай работы нашай мясцовай прамысловасці і вавай работы, які кіраўніца гэтай ваажнай галіны гаспадары.

Соўнарком БССР выказвае швёрдую ўшвёнасць, што справа барачьбы па выкананне пільнаў, за асваенне тэхнікі — машын і механізмаў, за паспяховае развіццё стыханскага руху і ўанішце высокай прадукцыйнасці прыёму ў мясцовай прамысловасці Беларусі будзе і ў палейшым справы годна, славы і гэроества ўсёх рібочых, інжынероў, тэхнікаў і ўсёх кіруючых работнікаў нашай прамысловасці.

Жадзем далейшых паспехаў.

Старшыня СНК БССР
 Н. ГАЛАДЗЕД.

КАЛГАСНАЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ

У калгасе імя Сталіна, Жыткаўскага сельсавеце, Барысаўскага раёна закончана ўстаўка рухавіка, дынамашыны і абсталявання электрастанцыі.

Успершыю заахаванай ішчэ ішчэ ў памяшканні прарэзанна калгаса, у канопні, сьвінарніку, сельсавеце, школе, млыне і па кватэрах калгаснікаў.

ЛІСОУСКИ.

